

25.04.2020

Геаграфія 9 клас

Тэма ўрока: *Практычная работа №9*

“Характарыстыка свайго адміністрацыйнага раёна (населенага пункта)”

Выканаць у сшытку

1. Асаблівасці геаграфічнага становішча:
 2. Тэктанічная і геалагічная будова:
 - А) У межах якіх тэктанічных структур знаходзіцца?
 - Б) Глыбіня залягання фундаменту?
 3. Карысныя выкапні:
 4. Характар рэльефу:
 5. Гадавая колькасць сонечнай радыяцыі:
 6. Сярэдняя тэмпература студзеня:
 7. Сярэдняя тэмпература ліпеня:
 8. Сярэдняя колькасць ападкаў:
 9. Рэжым выпадзення:
 10. Працягласць вегетацыйнага перыяду:
 11. Да якога гідралагічнага раёна адносіцца:
 12. Буйнейшыя азёры і вадасховішчы:
 13. Тыпы глебы:
 14. Тыпы расліннасці:
 15. Лясістасць:
 16. Заагеаграфічны раён:
 17. Прыродаахоўныя аб’екты:
 18. Колькасць насельніцтва:
 19. Шчыльнасць насельніцтва:
 20. Асвоенасць тэрыторыі:
 21. Спецыялізацыя прамысловасці:
 22. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі:
 23. Транспартнае забеспячэнне:
 24. Гарады (гарады -спадарожнікі):
 25. Аддзельныя населеныя пункты:
 26. Славутасці:
3. Зрабіце вывад.
- Якімі фактарамі абумоўлены асаблівасці прыроды вашага раёна?
- Якія фактары абумовілі яго гаспадарчую спецыялізацыю?
- Якія фактары абумовілі сацыяльна-дэмаграфічныя асаблівасці раёна?